



*Гады не спыніш, міг жыцця не ўловіш,
І не сатрэ ніякая жарства
Расстанняў суму, радасці любові,
Балючай крыўды, шчасця харства.*

Алесь БАЧЫЛА.

ЗАСНУВАЛЬНИК
МІНІСТЭРСТВА
АДУКАЦЫИ
РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

Выходзіць
з 1988 года
(у 1988—1991,
№№ 1—48,
выдаваўся пад назвай
«Беларуская мова
і літаратура ў школе»)

ДЗЯРЖАЙНАЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА
«ДОМ ПРЭСЫ»
ДЗЯРЖАЙНА ГАМІТЭТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПА ДРУКУ

ЗОК-1
2069

РГ

3/123/98
САКАВІК

Р однаў слова

ШТОМЕСЯЧНЫ НАВУКОВА МЕДАЦЫЧНЫ ЧАСОПІС

Галоўны рэдактар Міхась ШАВЫРКІН

РЭДАКЦЫИ ЧАЯ КАЛЕГІЯ:

Алесь Бельскі, Марыя Давыдоўская, Віктар Іўчанкаў, Лідзія Камінская, Уладзімір Кацкі, Віктар Красней, Вольга Кузьміч, Міхась Лазарук, Аляксандр Лакотка, Уладзімір Ламека, Алег Лойка, Вера Ляшук, Вольга Ляшчынска, Віталь Маслоўскі, Павел Міхайлаў, Мікола Мішчанчук, Васіль Плоцянка, Мікола Прыгодзіч, Жанна Прымак, Васіль Рагаўцоў, Вінаслаў Рагойша, Валянціна Раманцэвіч, Ларыса Сагановіч, Аляксандра Саламеўіч, Тамара Саўчук, Вольга Смольская, Павел Сцяцко, Лідзія Сямепка, Ірына Шаблоўская, Таццяна Шамякіна, Марыя Шчылеўская, Міхась Яўневіч.

РЭДАКЦЫИ НАЯ РАДА:

Алена Антропава, Рыма Бабашка, Таццяна Боган, Віктар Вабішчэвіч, Зінаіда Варановіч, Марыя Верніхоўская, Валянціна Войцік, Любоў Гарэлік, Юлія Гібкоўская, Зоя Громак, Марыя Губежка, Мікола Жуковіч, Лілія Казлоўская, Людміла Карабельнікова, Мікола Крыўко, Валянціна Кузьміна, Людміла Кутузава, Яўген Лаўрэль, Наталля Левічава, Аляксандар Лугоўскі, Людміла Лясун, Галіна Малажай, Марыя Мапюковіч, Віктар Несцяровіч, Яўген Несцяровіч, Тамара Празед, Аляксей Пяткевіч, Аляксей Рагуля, Вольга Русілка, Алена Рунская, Вераніка Саламеўіч, Валянціна Смыкоўская, Васіль Старычонак, Сяргак Харэвіч, Антаніна Хатэнка, Мікола Хілько, Міраслава Шавыркіна.

Бібліятэка
С.Х.Лічко
Беларусь

Выключныя рамантычныя харктыры ствараў Віктар Гюго. Ён раскрываў іх у надзвычайных абставінах, кіруючыся прынцыпамі кантрасту і гратэску. Кожны яго герой увасабляе ту ю ці іншую маральную якасць, якая пры ўласцівым аўтарскай манеры згушчэнні фарбаў робіць яго вобразам-сімвалам: вулічная танцорка Эсмеральда сімвалізуе маральную чысціню і прыгажосць, глухі і брыздкі званар Квазімода — выродлівасць сацыяльнага лёсу прыгнечаных (“Сабор Парыжскай Божай маці”). В. Гюго трансфармаваў супляречнасць паміж ідэалам і рэчаіснасцю ў філософскую канцепцыю вечнай барацьбы Добра і Ліха, боскага і дэмантнага пачаткаў. Архідыкан Клод Фрало (“Сабор Парыжскай Божай маці”) і паліцэйскі Жавер (“Адвержаныя”, 1862) — рамантычныя ліхадзеі, якія пераследуюць сваіх ахвяраў і становяцца прычынай іх пакутаў. Характэрная для Гюго і ўсяго французскага рамантызму праблема чалавечых пакутаў знайшла мастацкае вырашэнне ў паэтыцы нечалавечых жарсцяў.

Эсмеральда і яшчэ ў большай ступені герой “Адвержаных” епіскап Мірыэль увасобілі адну з галоўных “ідэй” В. Гюго — найвышэйшую гуманнасць, заснаваную на прынцыпах міласэрнасці. Заўажым, што не толькі ў гэтым рамане, а наогул у рамантычным мастацтве пункту глядзяння аўтара з’яўляецца галоўным.

Заканчэнне будзе.

¹ Зарубежная литература XIX века. Романтизм: Хрестоматия историко-литературных материалов. — М., 1990. — С. 72.

² Гл., напр.: Лойка А. Адам Міцкевіч і беларускі рамантызм // Шляхам стагоддзяў. — Mn., 1992. — С. 158 — 165.

³ Гл.: Современные зарубежные исследования по романтизму. — М., 1976.

⁴ Закаханы вандроўнік: Паэзія німецкага романтизму. — Mn., 1989.

⁵ Зарубежная литература XIX века. Романтизм... — С. 71.

⁶ Тамсама. — С. 98.

⁷ Гофман Э.-Т.-А. Житеўскія воззрэнія кота Мурра. — М.

1967. — С. 164.

⁸ Падбярэскі Р. Беларусь і Ян Баршчэўскі // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня. — Mn., 1990. — С. 355.

Наталля ЧАЙКА

ВЫРАЖЭННЕ ПРЭДЫКАТЫЎНАСЦІ У ЭЛІПТЫЧНЫХ СКАЗАХ

Праблема эліпсіса ў мовазнаўстве — надзвычай важная і актуальная. Выклікае спрэчкі пытанне аб мадэлі эліптычнага сказа, яго структуры, колькасці саставаў і граматычнай семантыцы (прэдыкатыўнасці). Мы разгледзім адзін з аспектаў выражэння прэдыкатыўнасці ў эліптычных сказах.

Прэдыкатыўнасць з’яўляецца сінтаксічнай катэгорыяй, якая вызначае функцыянальную спецыфіку асноўнай адзінкі сінтаксісу — сказа. Гэта структурная прыкмета сказа, якая адносіць інфармацыю да рэчаіснасці і тым самым фармуе адзінку, што прызначаецца для паведамлення, гэта катэгорыя, якая проціпаставяе сказ іншым сінтаксічным адзінкам (словазлучэням і звышфразовым адзінствам прэдыкатыўнасці на ўласціва). Звычайна сама мадэль сказа, яго структурная схема валодаюць такімі граматычнымі ўласцівасцямі, што дазваляюць уяўіць паведамляемае ў тым ці іншым часавым плане, а таксама мадыфікація паведамляемае ў аспекте реальнасць / іреальнасць. Але эліптычны сказ у адрыве ад кантексту такіх граматычных уласцівасцей не мае. Узяты ізалявана, ён не здольны перадаваць паведамляемае ў тым ці іншым мадальным і часавым плане. Напрыклад: *A хлопчык — за дзёргу.*



Наталля Уладзіміраўна Чайка — выкладчык кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. Закончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (1994) і аспірантуру (1997).

Таму пытанне аб тым, якім чынам выражаюцца прэдыкатыўныя катэгорыі часу і ладу ў эліптычных сказах, патрабуе спецыяльнага вывучэння.

Галоўны паказчык прэдыкатыўнасці ў эліптычных сказах — мадальнасць. Яна выражае адносіны зместу сказа да рэчаіннасці. Адзін са сродкаў афармлення мадальнасці ў сказах — лад. Незамешчаная сінтаксічная пазіцыя дзеясловаўнага выказніка (як і экспліцытна* выражаны выказнік) можа набываць значэнне абвеснага, умоўнага і загаднага ладу. У сказах: *Зараз памераем ціск. А потым укольчык* (А. Макаёнак). *Лісця ўзняўся віхор і кастрычнік — на двор* (П. Броўка). *Уладзімір Андрэевіч, к вам настаўніца, Лідзія Сямёнаўна* (А. Макаёнак) значэнне **абвеснага** ладу перадаецца пры дапамозе нульвой граматычнай формы, выражанаеца пры дапамозе часціцы *аб*. Незамешчаная сінтаксічная пазіцыя дзеясловаўнага выказніка можа набываць значэнне мадальнасці, якіх-небудзь марфалагічных ці канструктыўных паказчыкаў. А значыць для перадачы значэння абвеснага ладу дастаткова сродкаў самога эліптычнага сказа і адпаведнай інтанацыі.

Іншая справа ірэальная мадальнасць. Значэнне **умоўнага** ладу ў эліптычных сказах перадае значэнне пажаданасці, мяркуемасці, умоўнасці, гіпотэтычнай умовы, просьбы ці парады. Форма ўмоўнага ладу ў эліптычных сказах супадае з формай прошлага часу з рознымі мадальнымі часціцамі. Гэты лад, у адрозненне ад абвеснага, не мае часавых формаў, а абазначае ім дзеянне можа адносіца да любога часавага плана. Форма ўмоўнага ладу ў эліптычных сказах можа ўтварацца пры дапамозе мадальных часціц *бы* (*б*), *трэба*, *каб*, *хоць бы* і іншых у сполучэнні з пэўнай формай эліпсанага дзеяслова. Напрыклад:

1. *Мне галоўнае — каб у партызаны. Бо мне ўжо домніяк* (В. Быкаў). 2. *Каб ён мой быў сваяк, я б яго памялом дому* (В. Быкаў). 3. *Я б вам пра ўсё на паперачку, ды на паспей перанісаць* (А. Макаёнак). 4. *Ці нельга б пачаць трохі. І папрыстойней* (І. Мележ). 5. *Клаву лепиш бы ў ёску якую. Да бабы* (В. Быкаў).

Сінтаксічныя сродкі, якімі суправаджаеца форма ўмоўнага ладу, не абмяжоўваюцца ўжываннем іншых форм эліпсанага дзеясловаў прошлага часу часціц альбо мадальных дзеясловаў ці слоў. Яны могуць свабодна ўтварацца і пры інфінітыве. Дадзеныя часціцы могуць на ўжыванні і пры інфінітыве. Дадзеныя часціцы могуць

быць толькі пры дзеяслове. А гэта сведчыць пра двухсастаўнасць мадэлі эліптычнага сказа.

У эліптычных сказах са значэннем загаднага ладу дзеянне ўяўляеца як патрабуемае: дзеянне павінна ажыццяўіцца адной асобай (ці групай асоб) у выніку пабуджэння, патрабавання ці катэгарычнай просьбы. Ужыванне загаднага ладу звычайна адбываецца ў дыялагічнай сітуацыі і абмяжоўваецца гаворачай асобай і суразмоўцам.

1. *Дзяянішчык! — хутка адыходзічы ад яго вёскі, сказаў капітан. — Паўзком у хмызняк і ўсіх — назад* (В. Быкаў). 2. — *Сушчэння, ты мяне ў Зубраўку, — скрыгаючы і д болю зубамі, сказаў Бураў* (В. Быкаў). 3. — *Клава, у с'ехі!* — гукнуў ён радысты (В. Быкаў). 4. — *А ты за мною. Па міх слядах трывай. Тут нямнога ўжо, — сказаў звосіль Рыбак* (В. Быкаў).

Відавочна, што асноўнымі сродкамі выражэння загаднага ладу ў эліптычных сказах з'яўляюцца часціцы, канспект, адпаведная інтанацыя і паралізм структур (формы аднародных дзеяслоўных віказнікаў, адзін з якіх эліпсанаваны, паралелізм часток складанага сказа і складанага сінтаксічнага цэлага).

У імператыўным значэнні могуць ужывацца ў адпаведнай сітуацыі эліптычны і інфінітыўныя канструкцыі, фармальныя паказчыкамі якіх, акрамя адпаведнай інтанацыі, з'яўляеца наяўласць суб'екта ў давальнym склоне.

— *Дэум з'янь! Хутка! Здаць на медпункт і назад!* (В. Быкаў).

Такія інфінітыўныя эліптычныя канструкцыі ўжываюцца з значэннем патрабуемага дзеяння, як і адпаведныя дзеяслоўнія.

Як відачна, эліптычныя сказы могуць мець значэнне іншых падоў. А калі слушным з'яўляеца сцвярджэнне пра тое, што лад ёсьць катэгорыя, уласцівай толькі дзеяслову, якое выражаете адносіны дзеяння, названага дзеясловам, да рэчаіннасці з пункту гледжання гаворачага, то лагічнай, на наш погляд, будзе выснова: разглядаемыя сказы маюць у сваёй мадэлі дзеяслоў, які і ўтварае пэўную форму ладу, а таму такія сказы мы лічым двухсастаўнымі. Але праяўленне катэгорыі ладу ў эліптычных сказах менш залежнае ад канспекту, чым катэгорыя часу і трывання (пра іх пойдзе гаворка далей). Формы абвеснага, умоўнага і загаднага ладу могуць ўтварацца пры дапамозе нульвой граматычнай формы, часціц, інтанацыі, і ў гэтым выпадку эліптычны сказ з'яўляеца самадастатковым для праяўлення значэнняў пэўнага ладу. Радзей суст-

* Экспліцытны (фр. explicite — яўны, пэўна выражаны) яўна выражаны, разгорнуты. — Заўвага рэд.

ракаюца выпадкі, калі лад праяўлецца пры дапамозе кантэксту.

На бягу азіраючыся, камандзір распрадзіўся:

— За рэчкаю — у ланцуг!

Камісар — з Плітнікам, я — з Ваніным. І — бягом!
(В. Быкаў).

У дадзеным выпадку ўдакладненні акаляючага кантэксту з'яўляюца абавязковымі, бо па-за кантэкстам сказ “За рэчкаю — у ланцуг” можа быць успрыняты і ў абвес-нім ладзе.

Пытанне наконт выражэння катэгорыі часу ў эліптычных сказах — спрэчнае і актуальнае. Існуюць дзве палярныя тэорыі. Прыхільнікі першай (руская даследчыца Г. Золатава і інш.) лічаць, што эліптычны сказ з'яўляецца бездзеяслойным, а таму значэнне часу яму не ўласцівае. “Сказ *Тацияна* — у лес можа фігураваць у кантэксьце, які суадносіць падзеі з момантам гутаркі, і ў кантэксьце, які паведамляе пра падзеі мінулага і будучыні. Але гэта не дае нам падставы лічыць, што дадзенаму тыпу сказаў уласціва значэнне мінулага і будучага часу”¹. Такое меркаванне выклікае сумненні. Даследчыца не адмаўляе таго факту, што эліптычныя сказы маюць значэнне руху, перамяшчэння, а наядунаць значэння часу адмаўляе. Гэтым Г. Золатава супірэчыць сама сабе. Бо перадавацца падобнае значэнне можа толькі пры дапамозе дзеяслова (пазамоўная рэалія дзеяння выражаеца ў мове дзеясловам). А калі ў мадэлі сказа ёсьць дзеяслой (хоць і эліпсаны), то, нату-ральна, яму будзе ўласціва значэнне аднаго з трох часоў (а інакш як бы выражалася прэдыкатыўнасць сказа). На думку Г. Золатавай, эліптычныя сказы не маюць значэння часу, а размяшчаюцца на парадыгматычнай восі рэгулярных структурна-семантычных мадыфікацый з фазісным значэннем пачатку дзеянасці ў сінтаксічным полі адпаведнай першаснай мадэлі². Напрыклад:

— Ну, пакуль, / А я з парторгам / У брыгады да касцоу
(П. Броўка).

1 фаза: Я — у брыгады да касцоу.

2 фаза: Я — у брыгадах касцоу.

Такім чынам, даследчыца лічыць, што прыкладъ агно-сціца да адной парадыгмы і першы ўзыходзіць да другога, з'яўляючыся яго першай фазай, а сінтаксема — у брыгады (у брыгадах) — транспанаваны прэдыкат. Узнікаючы сум-ненні ў лагічнай правамернасці такой трактоўкі. У пры-ведзеным вышэй сказе яўна вызначаеца значэнне буду-чага часу. Значыць, катэгорыя часу характэрная і для эліптычных сказаў. Так лічаць прыхільнікі тэорыі аб-

наядунасці значэння часу ў эліптычных сказах (А. Скавароднікаў і інш.). Наша задача — вызначыць, якім чынам яна фармуецца і праяўлецца ў эліптычных сказах, пры дапамозе якіх сродкаў мы ўспрымаєм эліптычныя сказы ў тым ці іншым часавым плане.

Эліпсаны дзеяслой у межах сінтаксічнага індыкатыва можа набываць значэнні ўсіх трох часоў: прошлага, цяперашняга і будучага.

Эліптычныя сказы са значэннем прошлага часу ўказа-ваюць на несупадзенне дзеяння з момантам гутаркі. Для эліптычных сказаў са значэннем прошлага часу харектэрна значэнне закончанага трывання эліпсанага дзеяслова.

1. Як з хваробы я ачнуўся, / Дзе ляжаць? Адказны год! / у Маскву мяне на курсы / Камандзіраў — і на фронт (П. Броўка). 2. Я завязаў вешчмяшок і — на станцыю (В. Быкаў). 3. Лісця ўзняўся віхор, / І кастрычнік — на двор (П. Броўка).

Прошлы час у сказах мы ўспрымаём дзякуючы элементам акаляючага кантэксту: часавыя планы паведамлення (1), наядунасці аднародных выкачыкаў у складзе про-стага сказа, адзін з якіх эліпсаны (2), структурнага паралелізму канструкцый у складзе складанага сказа (3) ці складанага сінтаксічнага цэлага (1). Па-за кантэкстам бы-ло б немагчыма дакладна візлачыць час эліптычных сказаў. Напрыклад, адварвачы ад кантэксту сказ З якога часу ў вас агентам гэтая жесь чы іа? (В. Быкаў) патэнцыяльна мае ўласцівасці быць успрынятым у любым з трох часоў. І толькі дзякуючы паралелізму канструкцый у складзе сінтаксічнага цэлага, дзе папярэднія сказы маюць ярка выражаны прыглы час, мы і ўспрымаєм сказ у адпавед-нім часавыя планы.

— Якое нечі заданне? Куды ішлі? З якога часу ў вас агентам гэтая жансчына? (В. Быкаў).

Форма **цяперашняга** часу ў эліптычных сказах праяўляецца пры дапамозе сродкаў кантэксту:

а) паралелізму структур частак складанага сказа

З бульніцы ўсе ад'язджаюць дамоў, / А Лена на працу — у суседні калгас (П. Броўка).

б) паралелізму структур частак сінтаксічнага цэлага

А кулі, кулі — адусоль, / Няма ратунку ім ад куль (П. Броўка).

Дарога полем, блізка лес. / Насустрач афіцэр СС (П. Броўка).

в) акаличнасцей часу, якія сведчаць пра тое, што дзеянне паўтараеца пастаянна, безадносна да моманту гутаркі

А думы ў горы / Зноў і зноў... (П. Броўка).

Падобным чынам выражаеца і форма будучага часу эліптычных сказах. Гэта адбываеца пры дапамозе:

а) экспліцытна выражанага дзеяслова, які з'яўляецца аднародным у дачыненні да эліпсаванага

Скончым школу — і за працу, / Не прапусцім нават днё (П. Броўка).

Вось пераначуем, а заўтра ранічкай ўсіх параненых у ты (В. Быкаў).

б) паралелізму структур частак складанага сказа

Зараз памераем ціск. А потым укольчык (А. Макаёнак).

в) пры дапамозе акаличнасцей часу, якія сведчаць пра тое, што дзеянне яшчэ будзе адбывацца

Цяпер мы цябе — у шпітал (В. Быкаў).

Цяпер Гунько да яго ні на крок, ведаю (В. Быкаў).

Будучы час таксама можа выражацца лексічна.

У выпадку чаго я праз слухавое акно і па даху на гаро (В. Быкаў).

Назіранні паказалі, што эліптычныя сказы могуць передаваць падзеі ў любым часавым плане. А час, як вядома, гэта предыкатыўная дзеяслоўная граматычная катэгорыя, якая ўласціва толькі дзеяслоўным сказам. З гэтага можна зрабіць выснову пра дзеяслоўныя характеристары эліптычных сказаў, гэта значыць пра іх двухстаўнасць. Калі б разглядаемыя сказы не мелі ў сваёй мадэлі дзеяслова, то катэгорыя часу не мела б выражэння. Зразумела, што эліптычныя сказы адрозніваюцца ад дзеяслоўных спосабам выражэння пэўнага часу: калі ў дзеяслоўным сказе час праяўляеца пры дапамозе пэўных форм экспліцытна выражанага дзеяслова (суфіксай, канчаткай ці аналітычна) то ў эліптычным сказе час выражаеца пры дапамозе сродкаў макракантэксту (паралелізму структур частак складанага сінтаксічнага цэлага) ці мікракантэксту (паралелізму аднародных экспліцытна выражанага і эліпсаванага дзеясловаў, дапаможных дзеясловаў, акаличнасцей, пабочных слоў), што вызначаюць часавы план, у якім успрымаецца іншы эліптычны сказ. А гэта яшчэ раз сведчыць на паўненне эліпсаванага выказніка адбываеца спачатку граматычна (лінейна ў канкрэтным кантэксьце), а пасля дыгматычна (сістэмай мовы), як гэта сцвярджаюць некаторыя вучоныя.

У эліптычных сказах апушчаны дзеяслоў таксама можа адпавядаць дзеяслову закончанага ці незакончанага трывання. Значэнне закончанага ці незакончанага трывання праяўляеца ў эліптычных сказах такім жа чынам, як час: пры дапамозе сродкаў макра- і мікракантэксту.

Значэнне незакончанага трывання ў эліптычных сказах часцей за ўсё выражаеца пры дапамозе паралелізму структур.

1. — *А ён нікога не зауважае, наўпрасткі, цераз уесь зал — і на мяне* (А. Макаёнак). 2. — *Даўно не бачыліся, Сцепанідка. Куды ж ты, як маешся?* (В. Быкаў). А куды іх пойшлі, / Ажно курыць пясок — / Ды на выстаўку ўсе / У Чырвон-гарадок

(П. Броўка).

Аналагічна выражаеца і значэнне закончанага трывання: *Немцы блізка падпусцяць, асвецяць ракетамі — і з кулямётамі* (В. Быкаў).

Трыванне — непрэдыкатыўная граматычная катэгорыя дзеяслова. Яно ўказвае на тое, як размяжоўваецца дзеянне ў часе, і з'яўляеца звязаным з дасягненнем унутранай мяжы дзеяння ці недасягненнем яе. А такую катэгорыя трывання (як лад і час) — вытворная ад п'язамесчай рэаліі дзеяння і не можа існаваць без дзеяння ў сілу антагонічнай асаблівасці мовы.

Сказане дазваляе зрабіць нам і частку высновы.

1. Аналіз граматычнай семантыкі эліптычных сказаў дае падставы сцвярджаць, што незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі дзеяслоўнага выказніка (як і матэрыйльна выражаному выказніку) уласціва значэнне рэальнай ці ірэальнай мадальнасці. Эты сказаны дзеяслоў можа набываць значэнне абвешчанага, утоўнага ці загаднага ладу дзеяніяў як кантэксту і кантэксту інтанациі.

2. У межах сінтаксічнага індыкатыва эліпсаваны дзеяслоў можа набываць значэнні ўсіх трох часоў: прошлага, цяперашняга і будучага. Значэнне часу, у якім успрымаецца дзеяньне эліптычнага сказа, передаеца пры дапамозе кантэксту (паралелізму структур частак складанага сінтаксічнага цэлага ці частак складанага сказа, паралелізму аднародных эліпсаванага і незэліпсаванага дзеясловаў, акаличнасцей).

3. Незамешчаная сінтаксічнай пазіцыя дзеяслова таксама можа набываць значэнне закончанага і незакончанага трывання. Гэтае значэнне праяўляеца таксама пры дапамозе кантэксту.

4. Сказанага можна зрабіць выснову пра дзеяслоўныя характеристары эліптычных сказаў, пра іх двухстаўнасць. Катэгорыя мадальнасці і часу з'яўляюцца дзеяслоўнымі і прэдыкатыўнымі, і без дзеяслова існаванне іх было б немагчымым з прычыны антагонічнай асаблівасці мовы. Калі б мадэль эліптычнага сказа была бездзеяслоўнай, то значэнні часу і ладу не мелі б выражэння.

5. Пра двухсастаўнасць мадэлі эліптычнага сказа таксама сведчыць наяўнасць даданых членаў групы выказніка (акалічнасцей), наяўнасць дзеяслова, які ўступае ў адносіны аднароднасці з эліпсованым дзеясловам, паралелізм структур з эліпсованым і неэліпсованым выказнікам, якія аб'ядноўваюцца ў складзе складанага сказа ці складанага сінтаксічнага цэлага.

6. Граматычныя значэнні апушчанага элемента ў эліптычным сказе прайяўляюцца толькі на аснове адносін паміж паслядоўна размешчанымі адзінкамі «тры іх» непасрэдным спалучэнні ў канкрэтным тэксле — сінтаргматычна. Яскравае сведчанне таго — адносіны пасіўнай валентнасці паміж акалічнасцю і эліпсованым дзеясловам. Тому можна зрабіць выснову: эліптычны сказ не мае сваёй, уласнай мадэлі ў мове. Бо для моўнай мадэлі з'яўляецца харктэрная строгая адпаведнасць кожнаму аб'екту пазамоўнай рэальнасці пэўнага элемента сродкаў выражэння. А ў эліптычных сказах назіраецца наяўнасць значэння дзеяння пры адсутнасці дзеяслова. Значыць, эліптычны сказ заўсёды абаўпраеца на мадэль і семантыку пэўнага сказа. Эліптычны і неэліптычны эквіваленты ёсць варыянты аднаго інварыянта.

¹ Золотова Г. К вопросу о неполных предложениях // Русский язык. Сборник трудов. — М., 1975. — С. 115.

² Золотова Г. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 1982. — С. 200 — 201.

каў, як Ф. Філін, Ф. Саракалетаў, В. Куэняцова, Ю. Каравулаў, А. Бабкін, А. Герд, В. Маркоўкін і інш.

I вось нарэшце выйшла ў свет манаграфія Вячаслава Шчэрбіна “Тэарэтычныя праблемы беларускай лексікалістыкі і манаграфіі”. Ва ўступным раздзеле да манаграфіі вучоны акрэслівае асноўныя задачы, што стаяць перад беларускай тэарэтычнай лексікалістикай і якія аўтарам па магчымасці раскрываюцца і аналізуюцца ў рабоце. Яны зведзены ім да наступных: 1) вызначыць аб'ект і метады сучаснай беларускай лексікалістикі, яе структуру, узаемадносіны з беларускай лексікалогіяй і іншымі моўнімі дысцыплінамі; 2) вызначыць аб'ём і змест паняцця “слоўнік”, якое ахоплівае надзвычай пырокую группу даведачных выданняў і не толькі іх; 3) даць ацэнку сучаснаму стану слоўнікавай справы на Беларусі; 4, вызначыць судносіны слоўніка з іншымі тыпамі тоўчых апісанняў; 5) акрэсліць далейшыя перспективы беларускай лексікалістичнай навукі.

Гэтая манаграфія структурна складаецца з уступнай часткі і шасці глаў.

Першая глава — “Лексікалістіка як раздзел мовазнаўства” — прысвечана праблеме вызначэння статусу лексікалістікі як асобнай лінгвістычнай дысцыпліны і праблеме вызначэння аб'ёму і зместу паняцця “слоўнік” як анаго з асноўных тыпаў моўных апісанняў. У другім параграфе дадзенай главы аўтарам названы, прааналізаваны і раскладзіканы асноўныя беларускія слоўнікі.

У другой глаўе — “Таксонімічныя праблемы беларускай лексікалістікі” — давочі падрабязна прааналізаваны такія пытанні сучаснай лексікалістікі, як праблема класіфікацыі беларускіх слоўнікаў, праблема лексікалістичнай параметрызацыі беларускай мовы, праблема пабудовы вычарпальнай слоўнікавай тыпалогіі, асноўныя кірункі сучаснай беларускай тэрміналогіі.

“Механічныя праблемы беларускай лексікалістікі” — наўсяндрэццяй главы. У ёй разглядаюцца наступныя пытанні: аптымізацыя судносін паміж фундаментальнымі і прыкладнымі лексікалістичнімі апісаннямі беларускай мовы; метадалагічнае асэнсаванне філагічнай спадчыны Я. Карскага і праблемы сучаснай беларускай лексікалістікі; метадалогія беларускай тэрміналогіі (спроба крытычнага асэнсавання).

У чацвёртай главе манаграфіі — “Сацыялінгвістичныя праблемы беларускай лексікалістікі” — ідзе гутарка пра класіфікацыю лексічных нормаў як фактар моўнай палітыкі, пра ўкладанне спецыяльных слоўнікаў як спосаб нармалізацыі беларускай наукаўскай тэрміналогіі; разглядаецца праблема выкарыстання

Крытыка і бібліографія

ВАЖКІ ЎКЛАД У ТЭАРЭТЫЧНУЮ ЛЕКСІКАГРАФІЮ

Шчэрбін В. Тэарэтычныя праблемы беларускай лексікалістікі. Мн., Міжнародны фонд “Беларускі кнігазбор”, 1996. — 140 с.

За апошнія дзесяцігоддзі беларуская лексікалістіка зрабіла значны крок наперад. Выйшла ў свет вялікая колькасць рознаго роду слоўнікаў: тлумачальных, перакладных, дыялектных і інш.

Тэарэтычныя ж пытанні беларускай лексікалістікі ў нашым мовазнаўстве амаль не распрацоўваліся. З’явілася ўсяго некалькі артыкуулаў па гэтай праблеме. Для параўнання варта сказаць, што, напрыклад, у рускім мовазнаўстве тэарэтычным праблемам лексікалістікі прысвячаны манаграфічныя працы такіх даследчы-

● Змест

● ФІЛАЛОГІЯ

Гарэлік Любоў. “Ад здралы слова берагчы”: Літаратурны партрэт Алеся Бачылы	3
Бачыла Алеся. Вершы	16
Калядка Святланы. “Любоў мая, ты песня і маркота...”: Лірыка Яўгеніі Янішчыц	21
Астраух Аліна. “Чортава рабына” сатыры Рыгора Барадуліна	32
Барадулін Рыгор. Вершы	40
Малюковіч Святланы. Рамантызм	44
Чайка Наталля. Выражэнне прэдыкатыўнасці ў эліптычных сказах	59
Крыўко Мікола. Важкі ўклад у тэарэтычную лексікаграфію: Пра кнігу Шчэрбіна В. “Тэарэтычныя праблемы беларускай лексікаграфіі”	66

● МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Малажай Галіна. Лінгвістычны аналіз тэксту: Дыферэнцыяцыйны змест і сэнсу	
Барадулін Рыгор. <i>Virs eruditus</i> : Слова пра Лявона Баршчэўскага	
Баршчэўскі Лявон. Літаратура ў гуманітарным ліцэі (<i>працяг</i>)	
Лаўрэль Яўген. Вывучэнне лічэбніка ў VI класе: Метадычныя парады да падручніка	
Борыс Леаніда. Вывучэнне паэмы Анатоля Вярцінскага “Дажынкі” ў VII класе	
Макарчук Вера. Узаемаадносіны чалавека і прыроды ў апавяданні І. Пташнікава “Алені” (V клас)	
Выгонная Лілія. Беларуская мова для цікаўных: Вусні я мова ў люстэрку пісьма	
Старычонак Васіль. Фанетычны аналіз: У дапамону айтутырентам	
Адресы педагогічнага майстэрства: Пяткевіч Алена Мікалаеўна	

● МІЖПРАДМЕТНЯЯ СУВЯЗІ

Выхота Валянціна. Матыў зямлі ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”	131
----------------------------------------------------------------------------	-----

● КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ

Гарбусь Тамара. <i>Genius creaturae: Дух творчасці</i> : Помнікі скульптара Ігара Голубева	142
Швед Іна. “У лузэ каліна — усё краса мая...”: Каліна як сімвал усходнеславянскага традыцыйнага фальклору	149

● НА РОСТАНЯХ

Аксак Валянціна, Арлоў Уладзімір. “З жыцця, дзе бы ѿ чалавекам, успомню каханне”: Вершы	159
Машукевіч Марыя. “На ўзлёце мары...”: Пра Леаніда Якубовіча	173
Якубовіч Леанід. “...Паміж зор — нябесных і зямных...”: Вершы	179
Прануз Пашлюк. Вершы	185
Салавей Лія. “А што соўнечка, то іх матаніка...”: Ё образ маці ў беларускім фальклоры	190
Пашкоў Генадзь. “І светлая надзея...”: Вершы пра каханне Якімовіч Валянціна. Веснавыя карагоды	196
Карлюковіч Алеся. Рэканструкцыя беларускага жыцця ў замежжы: Пра кнігу Рагулі Б. “Беларускае студэнцтва на чужынэ”	199
Пастычная старонка. Бачыла А. “...маяк, як істота жывая...”. Гаю ты мой, гаю... Гэбала ж было мне... Лясное спатканне. Рэўнасць. Разумка. Дарыце цюльпаны (16). Барадулін Р. Смаргонская акадэмія (<i>урывкі</i>). Паднавагодніе признанне Чыгуцкае пытанне Уладзіміру Карапекічу. Непаўторныя крытык (40). <i>Graduss ad parnassum</i> (76).	208
Аксак В. Відна. Паганскі шлюб. “А мы — не злучоныя Богам...”. “Моя душа ў скарбонцы цела...”. “Званкі твае кръчаті...”. Партрэт. “У снах тваіх ніколі не бываю...”. “Зноў год прабег...”. “Побач з добрымі — толькі пяшчасце...”. Вяртанне. “...а чарговы падман?”. (160).	
Арлоў В. На беразе іншага часу. Тое лета. Каханне. Каханка. Пакой. Ростань. Гадзіннік. Цятнік. Мансарда. У каралевы. Дом (160).	
Якубовіч Л. “Аднойчы да чалавека...” (173). “О Беларусы! Старонка дарагая...” (174). “Жыццё — нібы цягнік...” (175). “Ты толькі ў вочы зазірні!...” (176). Росы выпали... (178). Іду ў жыццё (178). “Нараджаємся не для смерці...”. “Між ціхіх ліп...”. Пошук. Снег успамінаў. “Калі б не кос тваіх густая прахалода...”. Вера. Горада я лепшага не знаю. “Не спяваць мне сёння, не смяяцца...”. Снежань. “Ціша змоўкла...”. “Ёсць дажджы...”. Гэта каханне (179).	
Прануз П. Не эксперсантам, а салдатам... Сяброўства. Родная мова. Не люблю... А можа б, сустрэч не было...	

Быць трэба бадзёрым, вясёлым. “Прывабна чысціня дзяўчыны...”. “Ты будзь май сонцам” (186). *Пашкоў Г.* “Маладзічок...”. “Імгненная юнацтва прыгажосць...”. “Імчаць нас да ракі...”. “Назвала...”. Развітальнія каstry (197).

Літаратурны ветразь. *Войтка І.* Будаўніцтва храма ў Слоніме. Роднае слова. “У слязах твае бачу вочы...”. Хвоі. “З Богам, мая матуля...”. “Я забыла, хто я ёсць...” (211).

Песню бярыце з сабой: “Мы ў будучыню верым...”: Песні Б. Акуджавы (“Апошні трамвай” (214), “Песенька пра боты” (215)) і Р. Палонскага (“Жураўліная песня” (216)) у перакладзе Л. Баршчэўскага

Наша картатэка. Літаратуразнаўства. Складальнікі *Раман-цэвіч Валянціна, Чэчат Аляксандар* (218).

Саламеевіч Янка, Календар знамянальных датаў і падзей на 1998 год: Красавік (220).

На вокладцы: *Бачыла Алесь.* “І ты, і я... І на паўмілю...”.

Шаноўныя чытачы!


Паведамляем, што невялікая частка тыражу нашага часопіса прадаецца ў кіёску ў галоўным корпусе Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта імя Максіма Танка (вул. Савецкая, 18) і ў кіёску Таварыства беларускай мовы (вул. Леніна, 18).

Да ведама аўтараў

Артыкулы, якія дасылаюцца ў рэдакцыю, павінны быць надрукаваны на машынцы праз два інтэрвалы ў двух экзэмплярах.

Матэрыялы таксама могуць быць перададзены на машынным носьбіце (дыскете; яна вяртаецца аўтару).

Да матэрыялаў абавязкова дадаюцца звесткі пра аўтара (пойнае напісанне прозвіща, імя і імя па бацьку, пасады, назваў навучальнай установы і года яе заканчэння аўтарам, месцаў папярэдніх працы, публікаций і г. д.). Прыкладаюцца фотаздымак аўтара, дамашні і службовы адресы з пазначэннем паштовага індыкса і тэлефоны.



ПАЎЛЮК ПРАНУЗА.